

ВОДЗЫЎ

навуковага кансультанта на дысертацыю Д. В. Дзятко
“Беларуская лінгвістычна тэрмінаграфія: генезіс, структура, тыпалогія”,
прадстаўленую на саісканне вучонай ступені доктара філалагічных навук
па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова

Сучасная тэрмінаграфія лічыцца сінтэтычнай навукай аб тэорыі і практыцы стварэння тэрміналагічных слоўнікаў. Тэрмінаграфія з'яўляецца не толькі галіной тэрміназнаўства (навукі аб тэрмінах) і лексікаграфіі (мастацтва стварэння слоўнікаў), але і адным з напрамкаў навукі, тэхнікі і вытворчасці ў цэлым, бо ў слоўнікавай форме даследуецца тэрміналагічны апарат і прапануецца паняційнае бачанне кожнай галіны прамысловасці, сельской гаспадаркі, культуры і інш. Улічваючы той факт, што тэрмінаграфічны бум двух апошніх дзесяцігоддзяў на нашых вачах падвойваецца і патройваецца, а рост колькасці тэрмінаў розных навук часам абганяе рост колькасці агульнаўжывальных слоў, узімае неабходнасць распрацоўкі метадалагічных прынцыпаў укладання тэрміналагічных слоўнікаў, стварэння навукова аргументаванай тыпалогіі спецыяльных слоўнікаў, даследаванняў яго макра-, мікра-, мега- і метаструктуры. Пастаяннае пашырэнне у грамадстве сферы навуковага познання прыводзіць да некантролюванага павелічэння колькасці агульнанавуковай і галіновай тэрміналогіі, якая фіксуецца ў тэрміналагічных слоўніках паводле розных прынцыпаў. Таму распрацоўка лінгвістычнай тэорыі тэрмінаграфіі з'яўляецца актуальнай і жыццёва неабходнай для агульнення ў межах адной навуковай парадыгмы вопыту стварэння тэрміналагічных слоўнікаў і вызначэння адзіных навукова аргументаваных прынцыпаў і падыходаў да сістэмнай параметрызацыі спецыяльной лексікі ў тлумачальным, супастаўляльным і інвентарызацыйна-презентацыйным аспектах.

Сучасная беларуская лінгвістычна тэрмінаграфія пачала свой адлік з 1920-х гг., калі былі здзейснены пачатковыя спробы айчыннай тэрмінатворчай дзейнасці і апублікаваны першыя слоўнікі лінгвістычных тэрмінаў. Яе станаўленне і паступовае фарміраванне ў асобную мовазнаўчую галіну ішло паралельна са стварэннем беларускіх лінгвістычных тэрмінаў і іх практычнай апрабацыяй у навуковых даследаваннях і педагогічнай дзейнасці. Папаўненне корпуса тэрмінаў адбывалася несупынна, і таму ўзнікала неабходнасць яго сістэматызацыі і тэарэтычнага асэнсавання. Накоплены вопыт розных распрацовак тэорыі тэрмінаграфіі дазваляе зрабіць выводы аб адсутнасці адзіных прынцыпаў класіфікацыі і тыпалагізацыі тэрміналагічных слоўнікаў, адзінства ў структуры і інфармацыйным змесце аднатаўпных спецыяльных слоўнікаў, наяўнасці розных падыходаў да сістэмнай параметрызацыі спецыяльной лексікі і яе эфектыўнага тлумачэння ў лінгвістычных слоўніках і інш.

Сучасная айчынная лексікаграфічная і тэрмінаграфічная навука яшчэ не выпрацавала стройнай сістэмы метадаў, прыёмаў і прынцыпаў інтэрпрэтацыі фрагментаў рэчаіннасці, а таму патрабуе стварэння для гэтага

фундаментальнай тэарэтычнай базы, распрацоўкі канцэпцыі сістэмнай арганізацыі і параметрызацыі беларускага металінгвістычнага кантынуума. Менавіта гэтым і многім іншым актуальным пытанням лінгвістычнай тэрмінографіі прысвечана дысертация Д. В. Дзятко. У ёй тэарэтычна аргументавана паняцце нацыянальная тэрмінографічна традыцыя, вызначана месца тэрмінографіі ў сістэме навуковых дысцыплін, выяўлены базавыя характеристыстыкі слоўнікавага мадэлявання тэрмінасітэмы і яе асноўныя параметрызацыйныя кластары, сістэматызаваны агульныя і прыватныя асаблівасці беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў, акрэслены лакуны ў лінгвістычнай тэрмінографіі. Спраба стварэння лінгвістычнай тэорыі тэрмінографіі, абагульненне ў межах адной навуковай парадыгмы вопыту ўкладання тэрміналагічных слоўнікаў і вызначэння адзіных навукова аргументаваных падыходаў да сістэмнай параметрызацыі спецыяльнай лексікі ў тлумачальным, супастаўляльным і інвентарызацыйна-прэзентацыйным аспектах з'яўляецца запатрабаваным і актуальным.

Актуальным для сучаснай лінгвістычнай парадыгмы з'яўляецца зварот Д. В. Дзятко да гісторыі стварэння слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў, перыядызацыі гісторыі развіцця тэрмінографіі. Менавіта ў вырашэнні гэтых пытанняў выяўляецца галоўны закон развіцця мовы і мыслення, які прадугледжвае філіяцыю – развіццё моўных з'яў у паслядоўнасці і пераемнай сувязі, у непасрэднай залежнасці ад папярэдніх фактаў, накапленне ведаў і атрыманне на іх аснове новай інфармацыі.

Дысертация Д. В. Дзятко мае строга прадуманую кампазіцыю. У структурным плане яна складаецца з традыцыйных уводзінаў, агульной характеристыкі працы, заключэння, а таксама сямі глаў, у якіх разглядаюцца пытанні, звязаныя з тэарэтычнымі аспектамі сістэмнай параметрызацыі тэрмінаў, генезісам і традыцыямі беларускай лінгвістычнай тэрмінографіі, тыпалогіяй беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў, а таксама апісаннем мікра-, макра-, мега- і метаструктуры беларускіх лінгвістычных слоўнікаў. Грунтоўны аналіз навуковых крыніц пераканаўча пацвердзіў, што метадалогія тэарэтычна-тэрмінографічнай працы ў цэлым і ў галіне лінгвістычнай тэрмінографіі ў прыватнасці працяглы час заставалася нераспрацаванай, што выклікала неабходнасць запаўнення гэтага прабелу ў тэрмінографічнай парадыгме. Несумненна важным падаецца ўвядзенне ў навуковы ўжытак і аргументаванне паняцця “тэрміналагічны кантынуум беларускай лінгвістыкі” (корпус у складзе каля 18 тыс. унікальных тэрмінаў). Д. В. Дзятко аргументавана сформуляваў прынцыпы сістэмна-параметрычнага падыходу да апісання тэрмінасферы лінгвістыкі, а таксама стварэння і ацэнкі тэрміналагічных слоўнікаў. Гэтыя раздзелы дысертациі з'яўляюцца найбольш аб'ёмнымі і важнымі ў тэарэтычным аспекте.

Высокая якасць працы ў многім абумоўлена асобай саіскальніка. Неабходна адзначыць яго высокую працавітасць, здольнасць весці самастойны пошук, уменне працеваць з навуковай літаратурай, аналізуваць фактычны матэрыял і выходзіць на ўзровень тэарэтычных абагульненняў. Не будзе перабольшваннем сказаць, што Д. В. Дзятко належыць да той катэгорыі

выкладчыкаў, якая харктарызуеца высокім прафесійным узроўнем, творчым падыходам да сваёй працы, шырокім выкарыстаннем інавацыйных тэхналогій, глубокім веданнем методыкі выкладання беларускай мовы. Д. В. Дзятко зарэкамендаваў сябе як мэтанакіраваны, адказны, добразычлівы, тактоўны, патрабавальны да сябе і студэнтаў выкладчык, які карыстаецца заслужанай павагай у калег і студэнтаў.

Неабходна адзначыць і навукова-метадычную дзеянасць Д. В. Дзятко. Ён з'яўляеца кіраўніком навукова-даследчых тэм “Тэрмінаграфічны кантынуум беларускай лінгвістыкі”, “Семантызацыя ў лінгвістычнай тэрмінаграфіі”, рэдактарам вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”, “Беларускі правапіс”, “Сучасная беларуская літаратурная мова”. Дзятко Д. В. актыўна ўдзельнічаў у распрацоўцы адукацыйных стандартоў новага пакалення па спецыяльнасцях “Беларуская мова і літаратура”, “Беларуская мова і літаратура. Замежная мова”, а таксама тыповых і вучэбных праграм па беларускай мове.

Дысерацыя Д. В. Дзятко “Беларуская лінгвістычная тэрмінаграфія: генезіс, структура, тыпалогія” з'яўляеца поўнасцю завершанай навукова-даследчай працай. Лічу, што навуковая і навукова-педагагічная дзеянасць Д. В. Дзятко дазваляе прысудзіць яму вучоную ступень доктара філалагічных навук па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова за прынцыпова новыя навукова абгрунтаваныя тэарэтычныя і практычныя вынікі, сукупнасць якіх з'яўляеца вялікім дасягненнем сучаснай беларускай лінгвістычнай науки.

- устанаўленне асноўных відаў тэрмінаграфічнай параметрызацыі (намінацыйнай, граматычнай, этымалагічнай, семантычнай, дэрывацыйнай, функцыянальнай, моўнай, лакалізацыйнай, ілюстрацыйнай, пашпартацыяйнай, тэхнічнай);

- вызначэнне мегаструктуры беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў, якая фарміруеца аўтарскай прадмовай (уключае інтрандукцыйны, рэтраспектыўны, перспектыўны, лігаментацыйны, камунікацыйны блокі), кіраўніцтвам па карыстанні, спісам літаратуры і скарачэнняў, корпусам слоўніка, граматычнымі і экстрапінгвістычнымі дадаткамі;

- вылучэнне слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў з пяццю тыпамі макраструктур (алфавітным, алфавітна-гнездовым, ідэаграфічным, ідэаграфічна-алфавітным, суб'ектыўна-аўтарскім), метадалагічны інвентар якіх складаеца з памет, візуальных тэрмінаграфічных індыкатараў (шрыфтавых, рэестравых, пунктуацыйных, сімвалowych, нумаральных, літарных, пазіцыйных), адсылак (ідэнтыфікацыйных, гіпера-гіпанімічных, рэляцыйных, адыцыйных, кантэнтных, экстранавігацыйных, аперацыйных), адрасацыі (стандартнай камбінаванай і экстранавігацыйнай) і спасылак;

- сістэматызацыю і ўніфікацыю інфармацыйных зон у слоўніках лінгвістычных тэрмінаў (зоны бібліографіі, дэрывацыі, граматычнай інфармацыі, ілюстрацыі, лакалізацыі, лінгвадактычнай інфармацыі, моўнай ідэнтыфікацыі, намінаці, нумарацыі, пашпартацыі, семантызацыі,

сістэмнай інфармацыі, тэхнічнай інфармацыі, функцыянальнай інфармацыі, эквіваленцыі, экстрапаняційнай інфармацыі, этымалагізацыі);

- аргументаванне структурна-семантычнай класіфікацыі лем у тлумачальных слоўніках; распрацоўку тэорыі ўскладненых лем (кларыфікацыя, спецыфікацыя, біfurкацыя, полімарфізм); выяўленне і ўніфікацыю механізмаў дыстырыбуцыі значэнняў тэрмінаў мікраструктуры тлумачальных слоўнікаў (дылатацыйная, паралельная, рэстрывкцийная, гібрыдная дыстырыбуцыя);

- стварэнне трохблочнай тыпалогіі беларускіх слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў (на падставе тыпу кантэнтызацыі, тыпу фармалізацыі і функцыянальнага тыпу слоўніка), якая аб'ядноўвае 34 класіфікацыйныя пазіцыі.

Навуковы кансультант,
доктар філалагічных навук, прафесар

В. Д. Старычонак

20 красавіка 2022 г.



Старавогонка В.Д.
намеснік начальніка АК БДПУ
С. В. Міхайло
20. 04. 2022